

1 верасня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ўрачыста адкрыўся Музей кнігі. Унікальныя з унікальных кніжных помнікі, больш за 400, былі прадстаўлены першым наведальнікам.

Пачынае экспазіцыю музея Евангелле напрастольнае Пятра Мсіслаўца, якое ў 1575 г. пабачыла свет у Вільні — шэдэр друкарскага мастацтва. За ім вядомы падысы папулябарная сакавітым коперамі арнаментаў стараверскія рукапісныя кнігі.

Цікавая гісторыя "Паморскага скрутака", набытага бібліятэкай у 1997 г. Эты старабрадскі ілюмінаваны рукапіс вядомы толькі ў двух экземплярах, другі знаходзіцца ў расійскага бібліяфіла. "Павучэнні ко-ратка ад Боскага Пісання" былі нанесены на стужку з тъннай тканіны, скрученую ў рулон. Супрацоўнік аддзела кнігазнаўства выясняў, што "Паморскі скрутак" бытаваў у Сібіры, адтоль трапіў на Браншчыну, а пасля на Гомельшчыну, дзе і быў набыты Нацыянальнай бібліятэкай у прыватнага ўладальніка.

"Радзівіліна" XVI—XVIII стст.— частка бібліятекі ардынацыі Нясвіжскай. Па су-


# Карлік і веліканы

седстве — усходнія рукапісі-кітaby з калекцыі князя Паскевіча. Далей — выданні знаменных друкарскіх дамоў Еўропы. Але, пэўна, з асаблівай пашанай будуць падводзіць экспурсаводы гасцей да вітрыны, дзе знаходзіцца кнігі Бібліі Францыска Скарыны — перліна Нацыянальнай бібліятэки.

У музеі сабраны выданні, мабыць, з усіх беларускіх друкарняў: з брэсцкай Мікалая Радзівіла Чорнага, з Нясвіжскай, Полацкай, Куцеінскай, Супрасльскай, Гродзенскай, Магілёўскай. Ёсьць нават адзіная вядомая кніга з друкарні Мураванай Ашмянкі — палемічны твор кальвінскага пропаведніка Салінарьюса "Цізура" 1615 г.

Стара друкі маюць свае "сакральныя" назвы, вядомыя спецыялістам-кнігазнаўцам, інкунабулы — першадрукі XV стагоддзя, палепты — выданні 1501—1550 гг. Але настое чарга знаёміца з калекцыяй кніг Пятроўскай эпохі (1708—1725 гг.), з выданнімі рускага грамадзянскага друку XVIII ст.

Асаблівае месца ў музеі займаюць кні-



Экскурсію па Музей кнігі вядзе Н.Марцінкевіч.

гі з аўтографамі беларускіх і замежных аўтараў. Бісерны каліграфічны почырк Максіма Багдановіча цалкам адлавідаў яго вытанчанай натуры. Крыху расплылося чарніла на радках Якуба Коласа. Марына Цвятаева напісала на адвароце тытульнага аркуша сваёй кнігі верш на французскай мове. Але адкуль тут аўтограф Сальвадора

Далі?! Ітады была абсолютная нечаканасць для карэспандэнтаў "K", якія рыхтавалі разпартах з Музея кнігі яшчэ напярэдадні яго адкрыцця. Але няхай у экспазіцыі застаўца свае маленкія таямніцы.

Загадчыца аддзела музейнай і экспазіцыйнай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Наталля Марцінкевіч паказала нам самую мініячурную кніжачку "Чудо из чудес". Вось сапраўды трапная назва! Памеры эгата "чуда" — прыкладна сантиметр на сантиметр, але змест важкі: выказванні вядомых рускіх пісьменнікаў аб літаратуры на адной са старонак — выразны профіль Пушкіна. Разнастайнасць свету кніг асабліва ўражвае, калі супаставіць кніжку-малышку з Царкоўным уставам 1610 года — таўшчэенным фаліяментам вагой 16,5 кілаграмаў.

Асобна паказаны прадметы, знайдзеныя між кніжных старонак. Ітады пераважна пажоўкія чорна-белыя паштоўкі і фотакарткі. А побач з "Полным собранием о навигации" 1748 г. ляжыць напісаны сажай піст, некалі ўкладзены туды, мабыць, сынам яго аўтаркі — Ганны Нязнанавай. У сваім паспансенні яна наракае дзесяцям, што зусім забылі пісаць бацькам.

Як патлумачыла Н.Марцінкевіч, экспазіцыя забяспечана спецыяльным німецкім абсталяваннем, якое падтрымлівае аптымальныя для рарытэтных кніг тэмпературна-вільготнасны рэжым. Аднак старадрукам шкодзіць нават штучнае асвятленне, таму на вітрынах яны будуть красавацца месяч-другі, потым адправяцца ў змрок кнігасковіща, а іх месца зоймуць іншыя, не менш каштоўныя і цікавыя публіцы экспанаты. Балазе фонд

аддзела кнігазнаўства, які раней называўся аддзелам рэдкіх кніг і рукапісаў, налічвае больш за 70 тысяч адзінак. У экспазіцыі знайдзе адлюстраванне і гісторыя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Святлана  
ІШЧАНКА  
Фота  
Андрэя  
СПРЫНЧАНА

